

рольнів сродкі, могучу дапамагаць у
лоўной меры паслабленню дыспра-
верці паміж ініціаційным по-
штам на тавары і іх пропаганду.

Нарешце, як үзічацца таксама
ініціаційные кас ашчаднасці ў спра-
ре выхавання працоўных у спра-
шту піцігодку.

БРДЛІН, 20. Як мяркуйць газе-
ты, у аўторак, часль таго, як
станція вядомы канчатковы ви-
нікі выбараў, урад Маркса падасца
у адстаўку.

Згодна канстытуцыі, рэйхстаг
новага скліку павінен сабрацца не
больш таго, што яны даді ў пер-
шую піцігодку.

У відніку звязанага піцігоднага га-
ласу, атрыманых кампартыі, віс-
шия перасоўваюцца з пятага на ча-
вертое месца, якое раней займаў па-
рольні партыя.

Ведлікі прырост галасу, атрыманых
с.-х., тлумачыцца тым, што галасы дроб-
но-буржуазных выбарчыкаў за піці-
годністкі перайшлі да сашыл-кампарты-

ї.

Газета звязаная Румынію і Юга-Сла-
вінскім Узмоўніцам на берагах Дунай вай-
сковую варту для „папарэждання вы-
ходу камуністычных агтатаў на
бераг”, заяўлюючы, што Венгрый У-
гатых адносінах ужыве ўсе неабход-
ныя меры.

За камуністага, супроць
згодніка

ЛЕНДАН, 20. У многіх прафесіяналь-
ных саюзах Англіі адбываюцца выбо-
ры дэлегатаў на народнадэпутаціўныя у
верасьні міністэрства трайдюніўнай. У саюзе
мебельшчыкаў пры выбараў дэлегатаў
на кангрэс Перозль падпірэй пары-
жынскіе. Замест яго быў абраны тав.
А. Г. Томінс, ленданец арганізація-
саюзу і член кампартыі. Перамога
Томінса ў сучасны момант мае вя-
лікарнае значэнне імемна таму, што
генерала і ўсё верхавіна прафсаюзу
відзе шалённую кампанію супроць вы-
бараў на кангрэс члену кампартыі і
супроць руху меншасці.

Дзеянасць немецкіх інжынераў
і тэхнікаў павінна быць абсьеда-
вана асабісна.

Абараона не пратэставала па сут-
насці супреч прапановы дэлжнікаў
абвінавайці і парадак съедава-
тва, які быў запрапанаваны дэлжні-
каму абраонам, судом прымаецца,
пасль чаго пасяджэнне абвінава-
чыца закрыты.

Наступнае пасяджэнне а 10-ай
гадзіні раніцай у памяшканні.

Таму, што ён узяў гроши
у Кесцьера і, калі уваў гроши,
дык не сказаў аб тым, што машина
на дрэнаці. Спачатку ён прызнаў
ле нағодна.

Агулам, 16 падсудных пры-
зналі сябе вінаватымі бяз уся-
кіх агавораў, 13 — часткова і
24 да віны не прызналася. До-
пыт падсудных закончыўся. Стар-
шыня працаправы баком устанавіць
парадак далейшай работы.

Дэлжнік абраону т. Крыленка
ён передаў весткі Шадлуну для
загранічных «гаспадароў».

Нямецкі падданы падсудны
Бадштыбэр прызнае сябе вінава-
тым толькі часткова. Гутарка з ім
вядзенца прац перакладчыка. Стар-
шыня суду просіць перакладчыка
запыталь у падсуднага, ці прызнае
себе вінаватым?

Не, ён адчувае сябе невінава-
тым.

Заштайнце ў падсуднага, ці пры-
знае ён сябе вінаватым у праці-
леных яму абвінавачаньях?

Часткова.

У чым-жа?

Ён не ведаў, што існавала

Іншынэр Адроў, які таксама на-
пілірдніх съедавацца прызнаў сябе
вінаватым, цінкер таксама робіць
агаворку. Не прызнае сябе падком-
інічнік таксама іншынэр Шад-
лун, адна з выдатных фігур пра-
цесу, які на папарэднім съедава-
тве да віны прызнаўся.

Я признаю сябе вінаватым,—
агаворыць ён,— ва ўсім, акрамя
шкодніцтва. Шкодніцтва и не зай-
маўся.

Але вы да арганізацыі нале-
жалі?

— Так, я належалі,—адказвае
Шадлун.

Іншынэр Люры, які раней част-
кова прызнаў сябе вінаватым, ці-
пер за судеў катэгорычна адма-
нічацца ад сваіх віні. Падсудны
Машкоў і Ян Ніясрасаў прызнаюць
себе вінаватымі ў тым, што давалі
весткі, якія цікавілі загранічных
капіталістічных. Машкоў, аднак, гаво-
риць, што ён расказваў гэтых вест-
кі толькі сярод сваіх «таварышоў»,
ведаючы, што гэтых весткі могуць
быць пераданы за граніцу. А Ніяс-
расаў проста прызнаеніа ў тым, што

БРДЛІН, 20. Як мяркуйць газе-
ты, у аўторак, часль таго, як
станція вядомы канчатковы ви-
нікі выбараў, урад Маркса падасца
у адстаўку.

Згодна канстытуцыі, рэйхстаг
новага скліку павінен сабрацца не
больш таго, што яны даді ў пер-
шую піцігодку.

У відніку звязанага піцігоднага га-
ласу, атрыманых кампартыі, віс-
шия перасоўваюцца з пятага на ча-
вертое месца, якое раней займаў па-
рольні партыя.

Ведлікі прырост галасу, атрыманых
с.-х., тлумачыцца тым, што галасы дроб-
но-буржуазных выбарчыкаў за піці-
годністкі перайшлі да сашыл-кампарты-

ї.

Газета звязаная Румынію і Юга-Сла-
вінскім Узмоўніцам на берагах Дунай вай-
сковую варту для „папарэждання вы-
ходу камуністычных агтатаў на
бераг”, заяўлюючы, што Венгрый У-
гатых адносінах ужыве ўсе неабход-
ныя меры.

За камуністага, супроць
згодніка

ЛЕНДАН, 20. У многіх прафесіяналь-
ных саюзах Англіі адбываюцца выбо-
ры дэлегатаў на народнадэпутаціўныя у
верасьні міністэрства трайдюніўнай. У саюзе
мебельшчыкаў пры выбараў дэлегатаў
на кангрэс Перозль падпірэй пары-
жынскіе. Замест яго быў абраны тав.
А. Г. Томінс, ленданец арганізація-
саюзу і член кампартыі. Перамога
Томінса ў сучасны момант мае вя-
лікарнае значэнне імемна таму, што
генерала і ўсё верхавіна прафсаюзу
відзе шалённую кампанію супроць вы-
бараў на кангрэс члену кампартыі і
супроць руху меншасці.

Дзеянасць немецкіх інжынераў
і тэхнікаў павінна быць абсьеда-
вана асабісна.

Абараона не пратэставала па сут-
насці супреч прапановы дэлжнікаў
абвінавайці і парадак съедава-
тва, які быў запрапанаваны дэлжні-
каму абраонам, судом прымаецца,
пасль чаго пасяджэнне абвінава-
чыца закрыты.

Наступнае пасяджэнне а 10-ай
гадзіні раніцай у памяшканні.

Таму, што ён узяў гроши
у Кесцьера і, калі уваў гроши,
дык не сказаў аб тым, што машина
на дрэнаці. Спачатку ён прызнаў
ле нағодна.

Агулам, 16 падсудных пры-
зналі сябе вінаватымі бяз уся-
кіх агавораў, 13 — часткова і
24 да віны не прызналася. До-
пыт падсудных закончыўся. Стар-
шыня працаправы баком устанавіць
парадак далейшай работы.

Дэлжнік абраону т. Крыленка
ён передаў весткі Шадлуну для
загранічных «гаспадароў».

Нямецкі падданы падсудны
Бадштыбэр прызнае сябе вінава-
тым толькі часткова. Гутарка з ім
вядзенца прац перакладчыка. Стар-
шыня суду просіць перакладчыка
запыталь у падсуднага, ці прызнае
себе вінаватым?

Не, ён адчувае сябе невінава-
тым.

Заштайнце ў падсуднага, ці пры-
знае ён сябе вінаватым у праці-
леных яму абвінавачаньях?

Часткова.

У чым-жа?

Ён не ведаў, што існавала

Іншынэр Адроў, які таксама на-
пілірдніх съедавацца прызнаў сябе
вінаватым, цінкер таксама робіць
агаворку. Не прызнае сябе падком-
інічнік таксама іншынэр Шад-
лун, адна з выдатных фігур пра-
цесу, які на папарэднім съедава-
тве да віны прызнаўся.

Я признаю сябе вінаватым,—
агаворыць ён,— ва ўсім, акрамя
шкодніцтва. Шкодніцтва и не зай-
маўся.

Але вы да арганізацыі нале-
жалі?

— Так, я належалі,—адказвае
Шадлун.

Іншынэр Люры, які раней част-
кова прызнаў сябе вінаватым, ці-
пер за судеў катэгорычна адма-
нічацца ад сваіх віні. Падсудны
Машкоў і Ян Ніясрасаў прызнаюць
себе вінаватымі ў тым, што давалі
весткі, якія цікавілі загранічных
капіталістічных. Машкоў, аднак, гаво-
риць, што ён расказваў гэтых вест-
кі толькі сярод сваіх «таварышоў»,
ведаючы, што гэтых весткі могуць
быць пераданы за граніцу. А Ніяс-
расаў проста прызнаеніа ў тым, што

БРДЛІН, 20. Як мяркуйць газе-
ты, у аўторак, часль таго, як
станція вядомы канчатковы ви-
нікі выбараў, урад Маркса падасца
у адстаўку.

Згодна канстытуцыі, рэйхстаг
новага скліку павінен сабрацца не
больш таго, што яны даді ў пер-
шую піцігодку.

Ведлікі прырост галасу, атрыманых
с.-х., тлумачыцца тым, што галасы дроб-
но-буржуазных выбарчыкаў за піці-
годністкі перайшлі да сашыл-кампарты-

ї.

Газета звязаная Румынію і Юга-Сла-
вінскім Узмоўніцам на берагах Дунай вай-
сковую варту для „папарэждання вы-
ходу камуністычных агтатаў на
бераг”, заяўлюючы, што Венгрый У-
гатых адносінах ужыве ўсе неабход-
ныя меры.

За камуністага, супроць
згодніка

ЛЕНДАН, 20. У многіх прафесіяналь-
ных саюзах Англіі адбываюцца выбо-
ры дэлегатаў на народнадэпутаціўныя у
верасьні міністэрства трайдюніўнай. У саюзе
мебельшчыкаў пры выбараў дэлегатаў
на кангрэс Перозль падпірэй пары-
жынскіе. Замест яго быў абраны тав.
А. Г. Томінс, ленданец арганізація-
саюзу і член кампартыі. Перамога
Томінса ў сучасны момант мае вя-
лікарнае значэнне імемна таму, што
генерала і ўсё верхавіна прафсаюзу
відзе шалённую кампанію супроць вы-
бараў на кангрэс члену кампартыі і
супроць руху меншасці.

Дзеянасць немецкіх інжынераў
і тэхнікаў павінна быць абсьеда-
вана асабісна.

Абараона не пратэставала па сут-
насці супреч прапановы дэлжнікаў
абвінавайці і парадок съедава-
тва, які быў запрапанаваны дэлжні-
каму абраонам, судом прымаецца,
пасль чаго пасяджэнне абвінава-
чыца закрыты.

Наступнае пасяджэнне а 10-ай
гадзіні раніцай у памяшканні.

Таму, што ён узяў гроши
у Кесцьера і, калі уваў гроши,
дык не сказаў аб тым, што машина
на дрэнаці. Спачатку ён прызнаў
ле нағодна.

Агулам, 16 падсудных пры-
зналі сябе вінаватымі бяз уся-
кіх агавораў, 13 — часткова і
24 да віны не прызналася. До-
пыт падсудных закончыўся. Стар-
шыня працаправы баком устанавіць
парадок далейшай работы.

Дэлжнік абраону т. Крыленка
ён передаў весткі Шадлуну для
загранічных «гаспадароў».

Нямецкі падданы падсудны
Бадштыбэр прызнае сябе вінава-
тым толькі часткова. Гутарка з ім
вядзенца прац перакладчыка. Стар-
шыня суду просіць перакладчыка
запыталь у падсуднага, ці прызнае
себе вінаватым?

Не, ён адчувае сябе невінава-
тым.

Заштайнце ў падсуднага, ці пры-
знае ён сябе вінаватым у праці-
леных яму абвінавачаньях?

Часткова.

У чым-жа?

Ён не ведаў, што існавала

Іншынэр Адроў, які таксама на-
пілірдніх съедавацца прызнаў сябе
вінаватым, цінкер таксама робіць
агаворку. Не прызнае сябе падком-
інічнік таксама іншынэр Шад-
лун, адна з выдатных фігур пра-
цесу, які на папарэднім съедава-
тве да віны прызнаўся.

Я признаю сябе вінаватым,—
агаворыць ён,— ва ўсім, акрамя
шкодніцтва. Шкодніцтва и не зай-
маўся.

Але вы да арганізацыі нале-
жалі?

— Так, я належалі,—адказвае
Шадлун.

Іншынэр Люры, які раней част-
кова прызнаў сябе вінаватым, ці-
пер за судеў катэгорычна адма-
нічацца ад сваіх віні. Падсудны
Машкоў і Ян Ніясрасаў прызнаюць
себе вінаватымі ў тым, што давалі
весткі, якія цікавілі загранічных
капіталістічных. Машкоў, аднак, гаво-
риць, што ён расказваў гэтых вест-
кі толькі сярод сваіх «таварышоў»,
ведаючы, што гэтых весткі могуць
быць пераданы за граніцу. А Ніяс-
расаў проста прызнаеніа ў тим, што

БРДЛІН, 20. Як мяркуйць газе-
ты, у аўторак, часль таго, як
станція вядомы канчатковы ви-
нікі выбараў, урад Маркса падасца
у адстаўку.

Згодна канстытуцыі, рэйхстаг
новага скліку павінен сабрацца не
больш таго, што яны даді ў пер-
шую піцігодку.

Ведлікі прырост галасу, атрыманых
с.-х., тлумачыцца тым, што галасы дроб-
но-буржуазных выбарчыкаў за піці-
годністкі перайшлі да сашыл-кампарты-

ї.

Газета звязаная Румынію і Юга-Сла-
вінскім Узмоўніцам на берагах Дунай вай-
сковую варту для „папарэждання вы-
ходу камуністычных агтатаў на
бераг”, заяўлюючы, што Венгрый У-
гатых адносінах ужыве ўсе неабход-
ныя меры.

За камуністага, супроць
згодніка

ЛЕНДАН, 20. У многіх прафесіяналь-
ных саюзах Англіі адбываюцца выбо-
ры дэлегатаў на народнадэпутаціўныя у
верасьні міністэрства трайдюніўнай. У саюзе
мебельшчыкаў пры выбараў дэлегатаў
на кангрэс Перозль падпірэй пары-
жынскіе. Замест яго быў абраны тав.
А. Г. Томінс, ленданец арганізація-
саюзу і член кампартыі. Перамога
Томінса ў сучасны момант мае вя-
лікарнае значэнне імемна таму, што
генерала і ўсё верхавіна прафсаюзу
відзе шалённую кампанію супроць вы-
бараў на кангрэс члену кампартыі і
супроць руху меншасці.

Дзеянасць немецкіх інжынераў
і тэхнікаў павінна быць абсьеда-
вана асабісна.

Абараона не пратэставала па сут-
насці супреч прапановы дэлжнікаў
абвінавайці і парадок съедава-
тва, які быў запрапанаваны дэлжні-
каму абраонам, судом прымаецца,
пасль чаго пасяджэнне абвінава-
чыца закрыты.

Наступнае пасяджэнне а 10-ай
гадзіні раніцай у памяшканні.

Таму, што ён узяў гроши
у Кесцьера і, калі уваў гроши,
дык не сказаў аб тым, што машина
на дрэнаці. Спачатку ён прызнаў
ле нағодна.

Агулам

Грамадзянская вайна ў Кітаі

Японія пасягае на Манчжурью

Кампрамісная прапанова Ен Сі-шана

Японія рыхтует эхоп Манчжурый

ПЕКІН, 19. Японскій вайновы судны прибыл у порт Тангу (у 50 км. па чыгунцы ад Цзян-Цзія). Многія японскія пэзыдэнты ў Цзян-Цзіяне і Пекіне эвакууюцца ў японскі порт Дайкін і інш. месцы.

У некаторых колах лічач, што Японія мае намер не давуснаць ў Манчжурью ні пауднівці, ні паўночні.

і захапіць Манчжурью для сябе.

Парада Кітаю

ПЕКІН, 20. Ангельская газета "Пекін-енд Цзян-Цзія-Таймс", амбарноўваючы становішча ў Кітаі, пиша:

"Безагорочна падтрымліваем высунутую японскімі коламі прапанову, каб усе даржавы супольнарай вышучы ў Кітаі бывою аднайці мір. Гэтую параду лёгка выканана на грунце кампраміснае прамовы Ен Сі-шана. (Ен Сі-шану прыпісвае прапанову, згодна яной Пекін не павінен быць заняты войскамі якое-небудзь групукі). Улада ў Пекіне павінна быць парушана "радзе старшын", складанай з выдатных палітычных дзеячоў, ні браўшых актыўнае ролю ў якой-небудзь з групукі.

Японцы не покідаюць Умашонія ў спрэзы

Кітою

ПЕКІН, 20. Амбарнаваючы становішча ў Цзян-Цзія-Таймс", амбарноўваючы становішча ў Кітаі, пиша:

"Безагорочна падтрымліваем высунутую японскімі коламі прапанову, каб усе даржавы супольнарай вышучы ў Кітаі бывою аднайці мір. Гэтую параду лёгка выканана на грунце кампраміснае прамовы Ен Сі-шана. (Ен Сі-шану прыпісвае прапанову, згодна яной Пекін не павінен быць заняты войскамі якое-небудзь групукі). Улада ў Пекіне павінна быць парушана "радзе старшын", складанай з выдатных палітычных дзеячоў, ні браўшых актыўнае ролю ў якой-небудзь з групукі.

Лік ахвар у Цзілані

ТОНІЕ, 19. У данадзе японскага генеральнага консула ў Цзілане Фуцзіта аб цзіланінскіх падвойных зазначаеца, што лік забітых у Цзілані ўтайках салдат дасягае 4.000 чал.

ПАКАРАНЫ СЪМЕРЦЮ

ПЕКІН, 19. У Пекіне пакараны съмерцю 13 чал. па обвиненні ў прыпадкі пакарані ў Кітаі пастранімі жеркаўнікамі: 1) войскі ў Пекін-Цзіланскім раёне будзіць жестаючымі збору абарону японскіх разведчынікі, забегчычычы атакаў і безапасніць яснікі пакарані і Цзілан-Цзіланах; 2) замісціві часоў і паўночні быць разброды, калі лінія подвойніць, чым на 10 км. да шэрміторы чужаземных канцлерій; 3) не прынадлежыць жіркому адстуцінні Тэксі-Цзілану ў Манчжурью.

Аднак, малі лініі войск будзіць ві-

ШАНХАЙ, 19. Японскія самалёты бомбардировали горад Тайлі (у 50 кілометрах па поўдні ад Цзілані, на Цзілан-Цзіланскім чынуні).

ЯПОНЦЫ ЗАКІДАЛІ ГОРД БОМБАМІ

ШАНХАЙ, 19. Японскія самалёты бомбардировали горад Тайлі (у 50 кілометрах па поўдні ад Цзілані, на Цзілан-Цзіланскім чынуні).

Аднак, малі лініі войск будзіць ві-

Па Савецкім Саюзе

БЮЛЕТЕНЬ АБ СТАНЕ ЗДА-

РОУЯ Т. РЫКАВА

МАСКАВА. Тэмпература ў т. Рыкаў 18-ма месцы — 37, 19-и мал. раптую — 36,9. Болі неспадзяя — толькі ў часе дасягнення, самастойных інш. Саманаучныя і птульныя стан добрыя, укладенічную пакара.

Проф. Гарын, Левін, Димитров

19-и мал. 1928 году.

НА ПЛЕНУМЕ ЦК і ЦКК У

СМАЛЕНСКУ

СМАЛЕНСК, 18. На пленуме ЦК і ЦКК пакаралі спрочкі

на падвойніх якіх-небудзь сініх

і падвойніх якіх-небудзь сініх

На загранічныя рынак

ДЕНІПРОПЕТРОВСК, 20. Завод "Электралінія", па закве буйных замежных элек-

трничых фір, расчынілі выраб японскіх партыі электричных ліній. Савецкія дзінкі будзіць вывезены перавозкам у краіны ўсходу і прыбалтыйскімі даржавамі.

Работа з беднатою вілася кампанийскімі падрядкам (пры правядзеніі самаабкладанія, падатку, страхоўкі і іншых кампаній), пла-

чавая работа адсутнічала. Некаторы архів у бок пакаранініх гэтай работы заўважаеца толькі ў апошні час. Так, ячейка вылучыла некалькі чалавек для правядзенія работы з групай белнатаў пры стаціянарце і арганізавала групу працаўцаў.

Бюро наша складаеца з 11 члену і 13 кандыдатаў, якія ўсе падвойніць іх у партыю, што беспартыйныя, якія падведалі ячейку, якія ўцігваліся ў работу. Трэба адзначыць таксама, што ў апошні час наслабела дысцыпліна ў ячейцы. Так, некаторыя таварышы не падведалі складу, а ёсьць і выпадкі невыкананія партнагрузак пасобнымі партыйцамі. Напрыклад, партыяц, які быў вылучыты для работы з дэлегаціямі складам, якім не працаў тады. Другі, які быў прымадаваны да камсамольскай ячейкі, за ўесь час нават не разу не заглянуў туды. Бюро-ж пікіх мер уздзейнічанія па ўзыходзіла ў апошніх да іх. Падтвічоба ў нас у ячейцы працаўліса. Школа стаціянарка некаторы час працаўала, а потым закрылася.

Бюро наша дасыцца таварышамі і

захадамі, якія падвойніць і

</div

ПЯЦЬ ГАДОУ АШЧАДНЯЕ СПРАВЫ У БССР

СТАРШИНЯ СНК БССР — тав. ГАЛАДЗЕД

ПРЫЦЯГНУЦЬ УВАГУ САВЕЦКАЙ ГРАМАДЗ- КАСЬЦІ

Басцірчна, што да пачігодзьдзе савецкіе існаванія нашы касы ашчадніасці маюць значны даслагненіні. Капітал у суме звыш 5-ці тисяч увядчыкаў, які ўнесены у касы 85 тысяч, пераважна рабочы і служчы, вынужле сабою фактру вілікага становішча значны. Але пры апіцы выніку ўладніасці кас ашчадніасці з пункту гледжання зদац і ролі кас ашчадніасці ў справе ўэмінанія фінансавых аперацый краіны, з аднаго боку і сканамічных магчымасцей—з другога, становіца таксама блескірчым, што даслагненіні кас ашчадніасці ішчэ велькі скромны. Іныя далека адстаюць ішчэ ад кас дзяржавы.

НАМ. СТАРШЫНІ СНК т. КАРКЛІН

ПАТРЭБНЫ НОВЫЯ ФОРМЫ ДЛЯ ЎЦЯГ- НЕННЯ ДРОБНЫХ ЗЬЕРАЖЭННЯУ

Дзейніасці савецкіх кас ашчадніасці ў першое пачігодзьдзе іх існаванія і, асабліва ў першыя гады, праходзіла ў паспрымочных умовах. Касы ашчадніасці былі арганізаваны ў монаст цікіх фінансово-гаспадарчых абставін, якія панаўлі ў краіне пасля грамадзанскае вайны, і на шляху свайго разъвіцца ім прышлося перанягць шмат трудніасцій і перашкод.

Для нас яи можа служыць меркаю тэму разъвіцца мінімальных царскіх кас ашчадніасці, якія нашы касы ашчадніасці перасягнулі. Арганізація сацыялістычнага наканенія павінна быць пастаўлена на пешараўнільна больш шырокую ногу, гэтай справе треба надаць большы размах. Між тым, да гэтага часу ў нас справа мабілізацыя зьверажэнніу прафесійных не атрымала лічы гэтага размаху. Нам удалосі пастаўліць на службу сацыялістычнага будаўніцтва ішчэ толькі невелікую частку распылленых на руках дробных зьверажэнніу і вельміх сродкаў.

Мне здаецца, што аднай з прычын гэтага залуквадца тады ажучасці, што да гэтага часу іш-

ШТО ХВАЛЮЕ РАБОЧЫХ

Слабы адпор антысеміцім зъявам

(1-я дзярждрукарна)

Ужо на працігу досьць дублага часу ў нас вынужлена рад фактаў антысемітізму з боку некаторых працаўнікоў друкарні. Факты гэтага посаць часта простыя характар, а часамі вельмі ўточнены. Самае галоўнае—арганізація прадпрыемства не заўсёды даюць гэтам тэнденцыям належны адпор. Я падам некалькі фактаў:

Да арцельщыка т. Белавусава а 2-й гадз. ночы прышлі двое рабочых Валовіч і Захар. Учынілі быць значна ўэмінані. Сыстэма ашчадных кас павінна стаць самым надзеіным і выпрабаваным сродкам зьверажэнніу працоўнай капіткі і адыграть важнейшую ролю ва ўэмінані фінансаў савецкіх. Ішчэ велькі скромны. Іныя далека адстаюць ішчэ ад кас дзяржавы.

Рабочы Варакса (член партыі) атрымаў некалькі рублёў ад арцельщыка. На работу ён на другі дзень не прышоў, і загадык друкарні прымушан быў узяць другога рабочага. Варакса прышоў у друкарню, і начаў лаяць працу чаго таварыша наступным чынам:

Чаму гэта так?
На заводзе «Метал» створаны будаўнічы цех, у якіх неабходны Гандальстроў. На глядзачы на гэта, на існаванье тавога цеху, Гандальстроў чамусьці аддае будаўнічую работу саматужнікам-гандальром. Такая пастаноўка пытання прынесьла адміністрацію заводу дзяячынца ад ашчадных арганізацій скарачэння рабочых, матывуючы сваё дамаганье адсутнасцю будаўнічых работ. Пасыль ўсіх рабочых і служачых на канепеніі плаўні будаўніцтва. Меры для гэтага могуць быць: гібкое аблугуваўнічанне рабочых і служачых на самых прадпрыемствах і установках, знайсці способы, якія-б стымулівалі шырокімі накапленіні, прыклады, шырокімі добраахвотных і регулярных адмінініяў у касы ашчадніасці ад зарплаты, пашырэніем тэхнікі аблугуваўнічання ўладчыкам, паўнай асвятліцці момантаў, што ўжо занятыя касы ашчадніасці, якія-б даць на падтрымкі новы 1927 г., адгэтуль атрымлівацца, як і раней, з гарадзкое станцыі, а штат застаецца ранейшым з вялікай недагрузкай.

Але тады галорыца, а на справе і лагеру кручанца саматужнікі Борысін і комі. вазол трасту, якіх ён (гэст) ўсімі сіламі падтрымлівае. Весь харектарны прыклад для нова абудаванай школы-самігдзі трубы было вразіць больш 100 пуд парэнчай, апошнія былі заказаны саматужнікам, а між тым аднай гэтай работы камітаб на месец будаўнічому цеху.

Неабходна ў бліжайшы час высьветліць, што спрынё саматужнікам-гандальром на школу дзяржава. **З. А.**

Фармальна ўсё ў парадку

(Завод «Уход»)

У нашым здымкі вельмі добра

Лягэрныя будні пачаліся

КІНО-
ТЭАТР
«Культура»Ад аўторна, 29-га мая
ГРАНДЫЁЗНАЕ АДЧЫНЕННЯ ТЭАТРА
МЮЗІК-ХОЛЛ
Сцянец за раштвар.

Важныя вытворчыя пытаныні праходзяць міма

(Ф-ка добруш)

«З-за лурэлу і татар загінула наша Расія».

«Жыдоўская морда, падестынкі наўстэр»—так абзываюць у страйтывіні адміністраціўную вуччы-лурэлі т. Радашкоўскую. Гэта адміністрація на вачах члена партыі т. Мініна—ён залуквадца старойшыні па адміністраціі. Як-бы маўкліва згоды.

Быў прыняты підзюджа на работу пейкі Золатай. Міх іншым, інога рабочы і пават бюро ачайкі пратэставалі суроць прынайцца яго на працу. І вось ціпер толькі чускі ад яго такія слова, як «жыдоўская морда», «парх» і г. д. Гэта ён так называе свайго вучча.

Есць яшчэ шмат фактаў, якія можна высьветліць пры жаданні, фактаў абраючыца антысемітізму, фактаў агінкі адносін да лурэлу.

Я думаю, што адпаведныя арганізацыі, у тым ліку і нашы (на прадпрыемстве) павінны запікавіцца гэтымі зъявамі і павесціці ражучую бязылітасць барацьбу за ўважніцтве.

Друкар.

Лішнія людзі, непа- трэбныя выдаткі

(Электрастанцыя Менск Зах.
чыг.)

У жніўні 1926 г. зланаўскі вал на нашы дыволі. Натуральна, работа станцыі зменілася на 65 проц. Электраэнергіі свайгі не хапала, прычыною здзяйсненія ток ад гарадзкога электрастанцыі. Ина кожны месец каштавае ад 600 да 700 руб. Здавалася-б, што при такіх становішчах, калі праца нашай электрастанцыі зменілася амаль што на палову, — треба было-б скарыці персанал, які складаецца з 17 асоб, нагрузкі якога на 65 проц. менш у параўнанні з 1926 г. Зланаўскі вал зміниўся ў 1927 г., адгэтуль атрымлівацца, як і раней, з гарадзкое станцыі, а штат застаецца ранейшым з вялікай недагрузкай.

Прэзыдыму ВСНГВ абвясціў рад вымогу адміністрацыі тых фабрык і заводаў, на дрэнай ляскі працоўнікамі якіх былі скарыті і пашырены у выпадку паўтарэння тых фактав зъянніц з работы і прызначыцца да судовай адказнасці.

НЕДХОДНА ПАЛЕПШЫЦЬ ПРАЦУ СТРАКАСІ

20-га мая ў клубе дрункоў замежнілася акруговая конферэнцыя стракасці, у якой прымаў удзел на 200 делегатаў. З дакладу стракасці зменілася, што ў ціперашні момент на Менскай акруге налічваецца 45 тыс. стракасці. За мінулы год у стракасце атрымлівалі дзяланку 120 тыс. рабочых і служачых. Выплатаны 3.500.000 руб. з якіх на Бессарабіі 505 тыс. руб. Стракасці паміраны на курорт—150 тыс. і з дадзенай адміністрацыі 4.000 тыс.

Даклад вынікаў зміненія стракасці. Адзначалася, што у стракасце зменіліся чаргі. У суме з вельмі засыпаваным зборам вынікі з'яўляюцца дзвярогі і часовыя напалмальчынскія білікі засыпаваны.

Усебеларускі зъезд інжынэр-тэхнічных працаўнікоў

19-га мая ў замі пасаджэнні ЦСНСБ адкрыўся усебеларускі зъезд інжынэр-тэхнічных працаўнікоў. Зъехалася 75 делегатаў ад усіх акруг БССР.

На першым пасаджэнні зъезд вітаў старшыні СНК БССР тав. Галадзед, які адзначыў, што ўрад і партыя зараз, як і раней, наядоўць вельмі добрую працу і падтрымку.

Тав. Галадзед у сваёй промове вызначыў далейшыя задачы, якіх стаць перад савецкімі спецыялістамі ў разных галінах народнай гаспадаркі БССР.

Даклад аб працы беларускага міжсекцыйнага бюро інжынэр-тэхнічных працаўнікоў вітаў тав. Каркін.

За апошні час у ВСНГВ паступілі цэлы рад скаргаў аб дрэнай ляскі падзяліцаў працоўнікамі на агутковая скуранка, швейная, запалкавай і шкільнай галінах. Асабліва адзначаецца дрэнай ляскі падзяліцаў працоўнікамі на агутковай скуранке і саматужных будаўнікі, чыгуначні і харчавікі.

Асабліва ўзага бюро быў звернута на тарыфна-бытавую працу. У гэтых гадах для падпішання быту спіцыялістічных сельскіх і лесных гаспадаркі, якіх падзяліцаў у раёнах, было адпушчана 39.000 р.

Некаторыя даслагненія ёсьць у пытанні аб аплаце працы спіцыялістах. У ціперашні момент па БССР існујуть наступныя ставкі працоўнікамі працоўнікамі адміністрацыі і саматужных будаўнікі, чыгуначні і харчавікі:

Аплацаў ўзага бюро быў звернута на тарыфна-бытавую працу. У гэтых гадах для падпішання быту спіцыялістічных сельскіх і лесных гаспадаркі, якіх падзяліцаў у раёнах, было адпушчана 39.000 р.

Некаторыя даслагненія ёсьць у пытанні аб аплаце працы спіцыялістах. У ціперашні момент па БССР існујуть наступныя ставкі працоўнікамі працоўнікамі адміністрацыі і саматужных будаўнікі, чыгуначні і харчавікі:

Бюро распрацавала і разаслоны на неё праект становішча аб новай зімовікі падзяліцаў стракасці, што зменіліся чаргі. У сучасных пытаннях зімовікі з'яўляюцца засыпаваны.

Аналігічна-ж тэлеграма пакідана на ўсебеларускіх міжсекцыйных бюро інжынэр-тэхнічных працаўнікоў. Пасыпны прызначаны ЦВК БССР і ЦК КП(б)Б.

У пошта-тэлеграме на імя ЦК КП(б)Б інжынэр-тэхнічных працаўнікамі засыпаваны чаргі, што зменіліся згуртаваны. У сучасных пытаннях зімовікі з'яўляюцца засыпаваны.

Па Савецкай Беларусі

ЗЬМЕНА ЗЬМЕНЕ ІДЗЕ

ПІЯНЭРЫ МЕНСКУ СЪЯТКУЮЦЬ МІЖ-
НАРОДНЫ ДЗІЧАЧЫ ТЫДЕНЬ

200 НОВЫХ ЧЫРВОНЫХ ГАЛЬШТУКОУ

Ці на праўда, гэта гучыць съве-
жа і нова.

НЯ ЗЬМЕНИМ ЧЫРВОНЯ
ГАЛЬШТУКІ НА БЛІСКУЧЫЯ ПА-
ЦЕРКІ.

МЫЛА, РУЧНІК, ЗУБНЫ ПА-
РАШОК—ВОСЬ НАШЫ ПРЫЯЦЕЛІ.

МЫ АТРАД КУЛЬТУРНЫЙ
РЭВАЛЮЦЫ.—МЫ СУПРОЦЬ ЛА-
ЯНКІ І КУРЫВА.

З такімі пэзунгамі вышлі на дэ-
манстрапу ў першы дзень 8-га
Міжнароднага Дзіцячага Тыдня пі-
янэрів Менску. Пад прызыўнімі
ні-
цыхіючыя групі бубна скодзіца
на Пляц Волі съвегты і лёгкія вт-
рады арганізованай дзетвары. Яны
съягваючыя вакол трибуны шаро-
кай Істужкай і блішчыцу на сонцы
вжыўленымі тварамі і чырвонымі
гальштукамі. Іх многа. Але колькі
дзяды прыйшло на пляц не ў ра-
дох, не ў каленах і заняло ступень-
ны трибуны, агарожу скверу, брук,

трутары ў якасці «нейтральных
наглядальнікаў».

Адна з асноўных задач МДТ—
удагнуць у піянэрскія рады новыя
сотні дзяцей, прыдзягнуць іх да
справы дзяячога партыі ўтворчай
працы. І сёньня, у першы дзень
съята, 200 новых піянераў даюць
урачыстасце абязынне, упіршыно
завязываючы на шыні заветныя галь-
штуки. Калі зміаючыя трубы пія-
нерскага сынгаду, стары бальша-
вік тав. СТАШЭУСКІ чытае слова
урачыстага абязыння. І многагало-
сы хор дзіцячых галасоў вібічыва,
але гучна і радасна паўтарае іх
за ім.

ЗАЙСЁДЫ ГАТОВЫ—адказ-
вае пляц на прывітанні т. т. КНО-
РЫНА, ГАЛАДЗЕДА і ГАЛАВАЧА.
Да чаго гатовы? Ясна да чаго:
да сусветнай рэвалюцыі, да бары-
кады, да ўзделу ў сацыялістычным
будаўніцтве і... і да ўжываньня зуб-
нога парашка!

М.



Перакваліфікацыя беспрацоўных служачых

У ціперашні момант у Менску
запіта ў розных установах на пе-
рекваліфікацыі 84 беспрацоўных
саўецкіх і гандлёвых служачых. 3
іх у інстытуце працы—54, на курсах
кухарства—1, трактарыстых—
1, настаўнікаў—18 і медычных
спецыяў—3. Выпуск съясарна-ка-
валіскага пэху, у якім навучаецца
16 члену саюзу саўгандльслужа-
чых адбудзеца 1-га чэрвеня. У
бліжэйшы час у інстытуце працы
зарэкуеца пасада на пераквалі-
фікацыю беспрацоўных калі 4.000
руб. Акрадзяленнем дазволена так-
сама выдаваць дадаткову па 5-6
руб. у месяц беспрацоўным, якія
вакроўваюць на пераквалі-
фікацыю яшчэ 100 чалавек і за-
бравіваюць 10 месц на тэрарнім
цаху. У Віцебску па пераквалі-
фікацыі знаходзіцца 73 чалавек, з
якіх 10 на курсах дарожных май-
ци.

ЗВЯЗДА МЕНСК

ПРЫЁМ У БДУ

ХТО ВЫЗВАЛЯЕЦЦА АД ІСПЫ-
ТАЎ

У быччым годзе на ўсе факультеты
БДУ будзе прынята 550 чалавек. З іх
на медфак—90 чалавек, на першы курс
педфаку—140 чал., на другі—60 чал.,
на эканамічнае аддзяленне факультetu
права і гаспадаркі—80 чал., і на пра-
вавое аддзяленне—50 чал., на агульнае
аддзяленне рабфаку—100 чал., на ю-
рыўскую аддзяленне—30 чал.

Прыём заву для паступленія ва-
універсітэт пачненца з 1-га лістапада да
5-га жніўня. Прыёмныя іспыты для
паступаючых будуть адбывацца з 15
по 25 жніўня. Прыёмныя камісіі ў гэ-
тым годзе будуть врапаваць пры кожнім
факультэце. Неабходна абавязкова
зазначыць факультэт, які абраны студен-
там, у праціўнім выпадку заявы
разглядзіцца як будучы.

Асобы, якія скончылі тэхнікум і ма-
юць 2-гадовы практичны стаж, будуть
прыміцца з іспытамі толькі па бе-
зрабочскай мове.

Скончыўшы пэдэхінікум і маючы
2-гадовы стаж, будуть прыміцца на
2-і курс педфаку. Адначасовы прыёмны
камісіям будуть працаць сты-
пенальнічныя камісіі, якія адразу ж будуть
умоўна назіраць паступаючых на
стымпанды.

Закладна клубу харчавікоў

У кідзеле, адбылася ўрачыстая за-
кладна новага клубу харчавікоў. На
заклады прымусіцца цалком уесь
склад усебеларускага ўезду харчавікоў
і рабочы манскага завода.

З прывітаннімі на заклады высту-
пілі предстувнікі ад акруговага т. Пана-
коўскі, НК саюзу харчавікоў—т. Яго-
рава, ВСНХ—т. Міленкі і делегаты ад
акруг Беларусі.

Ад'езд Украінскіх пісь-
меннікаў

Учора паехалі ў Харкаў украінскія
пісьменнікі, якія ўсе апошні дні гас-
цілі ў Менску. 20-га мая пісьменнікі
наведалі Заслаўскі раён, дзе азвіеўміліся
з жыццем сялян пагранічных вёсак.
У гэтых дзенях ў Менску наведалі
балотную станцыю, некаторыя тэхніку-
мы і інш. культурныя установы.

Першыя сялянскія гурт-
кі фота-аматаў

Менскія таварысты фота-аматаў
атрымала паведамленне ад тым, што
у Лагойскім раёне арганізаваўся пер-
шы на Менскім аэрове сялянскі гурток
фота-аматаў.

Для развойніцы фота-аматаўства ў
вёсцы Бедзежжко адбыла перадаць
для сялянскіх гурткоў 50 апарату, якія
зарэкуеца прац 1—2 месяцы ў-
зглічыцца.

Фота-аматаўства развойніца таксама
і на гарадзкіх прадпрыемствах у Мен-
ску. Ужо арганізаваны рабочы гурток
при саюзе медсанпрацы, у друкароў,
горбароў, при клубе Розы Люксембург
і інш.

„Атрад лёгкай конь-
ніцы“

На канферэнцыі юнкораў радыкі
газ. «Юнгер Арбайтар» пастаўлена
арганізація так званы «атрад лёгкай
конніцы». Мета атраду—депамагчы НК
РСЧ ў іх працы на барацьбе ў бюр-
кратызм і паганіні. Для гэтай меты
атрад сумесна з РСЧ пададзіць «нагаты»
на установы, врабіць абслеўніцтва і д.
У атрад запісалася 16 чалавек.

За дзень

— 40.000 РУБ. НА НАУКОВАЕ
ЗАМЕЖНАЕ АБСТАЛЯВАНЬНЕ. Бе-
ззаржунівэрситету аддзялчана 40.000 р.
на куплю замежнага науковага абста-
ліяўніні для гебітэту і лабараторнай
універсітету. Гэтыя грошы разьмера-
валися институтамі: па катэдры не-
арганічнай хеміі—10.000 р., аргаві-
най—10.000 р., фізімі—14.000 руб.,
біалёгіі—3.000 руб. і габінету тавара-
ства—3.000 р.

— ВЫИГРЫШЫ АЗЕТУ. На ўсе-
саўнай лётарэзі «АЗЕТ» на Менск
выдалі 62 выигрыши, галоўным чынам
навічныя. Сярод гэтых выигрышы
вetchы перші, мэстакі альбомы і г. д.

Здарэньні

ТРУП ЖАНЧИНЫ. Вчыні Менску ў
вёсцы Марынскі Цырык навідзен труп
навядомай жанчыны—40 год. Труп на-
кіраваны ў мескую больницу для
устрывання і пазнання.

ХУЛІГАНЫ. Загриманы і прыгні-
цца да адказніцы рабочым фабры-
кі на вырабе лямцу А. Бугаевскі і
І. Радкоўскі, якія 17-га мая наладзілі ў
районе Тры Карчмы папойку і дабош.
Хуліганы нападлі на праходзішлага рабо-
чага заводу «Чырвона Зорка» Ярмі-
лава і пинеслі яму парвенніне.

— У сөраду, 23 мая г. г., роўна з
7 гадз. увечары, у Доме Працасців-
туда зайдзеца чарговыя дэлегаты сход
Гарраёну.

У парадку дні:

1. Аб чарговых задачах па працы ў
вёсцы.

2. Ітогі абавяздання грамадзкага
харчавання.

Люка для ўсіх дэлегатак абавязкова
без спавінення.

— У сөраду, 23 мая г. г., адбудзеца
чарговыя дэлегаты сход работніц і
жаночых рабочых і служачых Каstryч-
нікавага раёну.

Пачатак сходу з 7-й гадз. увечары,
у паміжшаны 31-е школы сямігодні

(Н.-Маскоўская, 64).

— ДОМ АСЬВЕТЫ. У дзённік, 22-га
мая, з 7 гадз. увечары адбудзеца ад-
чынены сход ячыні НП(Б)Б Працасців-
туда. На авестцы дні—дадактава
заночі 30-яўройскай школы.

Пачатак сходу з 7-й гадз. увечары. За-
прашаюцца ўсе асветнікі.

— Сёньня, 22 мая г. г., 6-й гадз. у-
ечары ў антавай залі БДУ адбудзеца
заночі сход ячыні НП(Б)Б БДУ.

На авестцы дні: спраўядзачка і пе-
рэвайбары блохи іч. НП(Б)Б. Нюка аба-
вязкова без спавінення.

НОВЫ ЗАКОН
АБ ЗАБЕСЬПЯЧЭННІ
ІНВАЛІДАЎПРАЦОУНЫ СТАЖ У ЗА-
ЛЕЖНАСЦІ АД УЗРОСТУ

Галоўсцістрах БССР раз-
слалі на месцы для шырокага
агаварання праект пастаўно-
вы аб новым парадку забесь-
пячэння інвалідаў працы і
члену сем'і, якія згублі
кармільца.

Згодна новага праекту ўста-
наўлецца патрабаваныя пра-
цоўнага стажу ў залежнасці ад
узросту: для асоба да 20 год—
1 год, да 25 год—2, да 30—3
гады, да 35—4 гады, да 40—5
год, да 45—6 год, да 50—7 і
звыш 50—8 год.

Ад гэтага часу непарыў-
насць стажу я будзе абавяз-
ковай, але ўстаноўлена пра-
віла, што ў выпадку пераны-
каў работы па найме і анулю-
еца. Не залічваюцца ў стажу
работы па найме і анулю-
еца патрабаваныя працоўні-
кі падзеца ў падзецах, якія
мелі сваёй мэтай барацьбу з рэвалюцыяй.

Па дзейнічаючых законах
пэнсія назначалася толькі ў
тым выпадку, калі інваліднасць
была ўстаноўлена ў працягу
году з дні пакідання працы
па найме. Паводле новага за-
кона тэрмін гэтага будзе пра-
цягнуты да 2 год.

Да сучаснага моманту асо-
бы, якія не атрымалі пэнсіі
у працягу 3-х год, пазбаўля-
юцца права пэнсіі назаўгэдды. У
правіце гэтага праўла скосоў-
вавецца і пэнсія будзе выдава-
цца незалежна ад працягненас-
ці пераныка.

Па праекте пэнсія на будзе
назначацца асобам, якія ганд-
моюць па памяшанце вышэй 2-га
разраду, а таксама эксплікату-
ючым наёмнага працу з мэтай
атрымання прыбылкі. Вы-
ключчынне дапускаецца толькі
у адносінаг да сялян, якія
заночіваюць падсобную працу,
а таксама саматруднікаў, якія
малоць на болях 2-х вуч-
няў.

Ліжа стомланыя звяры. Вы-
лупішы злосны вочы і не звара-
чаючы пілка ўзага на гладачоу,
б'я сабе хвостам на хлебах магут-
ная лівіца. Але варта толькі па-
дышыці—упоўнамочаному выстэукі
і нежна кілкінць «Монах», як
яна падхідзіца да брат і пішчог-
на ліжа руку свайго гаспадара.

Ліжа села вілікі мясісты гу-
бы мядзведзь губач. На супронь
уздоху вілікай кілкінці з жы-
ром Ледавітага ажын—белым па-
дарным мясістым. Кілкінці

Рэспубліканскі інжынэр не
засцерэпіў пра-
цоўнага аўторства

ПОД
ЦИРК

ОТКРЫТА

передвижная
научно-показательная
**ЗООВЫСТАВКА
ЖИВЫХ
ЗВЕРЕЙ**



ГАМБУРГСКОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО САДА.
МАССА ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ

Экспонаты допускаются со скидкой по отношению к экспонатам.

Борьба зверей — в 8 час. вечера

Минск-театр

Вторник, 22 мая ЕДИНСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ укрянської писні
М. Ф. Шакун-Каламічанка

Начало в 9 час. веч. Билеты в кассе театра.

Гастроли Московского театра сатиры

Вторник, 22 мая „ВЗЯТКА“ (117 ст. уг. код.) комедия в 4 д.

Среда, 23 мая „КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ СЕМЬЮ“ обозр. в 3 д. 9 парт.

Четверг, 24 мая „СИПОНИ“ комедия в 3 д. 5 парт.

Нач. в 9 ч. веч. Билеты от 1 р. 40 к. до 20 к. в раб. театральном кассе и с 6 по пол. час. в кассе сада.

ЛЕТНИЙ ТЕАТР „ПРОФИКТЕР“



Охраняйте зорко фронт-
полость рта и зубы
покупайте „калодонт“
С маркой „ЛЮ“ туфы

ЛАБОРАТОРИЯ КООПЕРАТИВА
Гален-Москва

МОСКВА
ЧАСТЬЧНАЯ, 10

Да ведама падпісчыкау „Зъвязды“

З савецкім кінушкам газеты „Зъвязды“
і шахгародскім падпісчыкам
раздаваемы трафік кінуш за жай
месец № (21) 269 часопісі

Падпісчыку газеты „Зъвязды“ з дад-
нам часопіс „Огонек“, які не атры-
валіл часопіс, просьба безадвідніць аб гэтым падпісчыку — місцовых падпісчыкам — у
шахарную кінушту газеты „Зъвязды“ (Монюк, Савесімі, 63), і шахгародскіх — шахародных

Огонек

нашумеліши
БЛЯВІК „ТРЫПОЛЬСКАЯ ГРАЭДЫ“ А. Аничанка

Пачатак 1 сэансу а 7 г. 30 м., 2-га — а 9 г. 10 м., 3-га — а 10 г. 50 м. | Каса адчынена а 5 г. 30 м.

Кіно „ЧЫРВОНАЯ ЗОРКА“

Ад аўторка, 22 мая,
ПРЫКЛЮЧЭНСКАЯ
ПАСТАНОВКА

У галоўнай ролі
Вядомы

ГАРЫ ПІЛЬ : Пачатак 1-га сэансу
а 7 гадз.

Кіно „ПРАЛЕТАРЫ“
ад аўторка, 22 мая
Новы бытавы фільм

ГАНЧАРЫ (шчаслівый чарапак) у 6 част.

АНОНС. Ад 29 мая
СТЭНЛЕЙ У ДЗБРАХ АФРЫКІ.

Кіно „ІНТЭРНАЦЫЯНАЛ“ Ад аўторка, 22 мая

ПРАЦЯГ 2-й і 3-я ЗАКЛЮЧНАЯ СЭРЫЯ
„ПЛЯМА ЗЛАЧЫНСТВА“ (КЛЕЙМО ПРЕСТУПЛЕНИЯ)

КІНО-РАМАН У 12 ЧАСЬЦЯХ

ЗНОЙДЗЕНЫ дакументы
Лапаціка Уладзімера.
Атрымаль у адміністратар
газ. „Зъвязда“.

Згублены і ўкрадзены
наступныя дакументы лічыць

несправднымі:

Нацпарц. кніжка Ігруша С. Ф. выд. МІРК. 2130

Партбілет № 0817534 Каган С. Я. выд. Ляхавіцкім раёном КП(б)Б. 2131

Нацпарц. кніжка Вазероўская В. В. выд. МІРК. 2132

Пенсійная кніжка Пятроўскага О. Б. выд. Менстрохасай. 2133

Сабовская кніжка Кавалеўская Н. А. выд. Менскім венкаматам. 2134

Сабовская паславічанская і правіл. белет Самель Э. К. выд. к-рай ст. Менск, Зах. чыг. 2135

Выканавчы ліст Ждановіча В. Г. выд. нарсуком 7 вуч. 2136

Учотная вайсковая кніжка Белен- ка З. Я. 2137

Членск. кніжка Сакалоўская Л. Е. выд. МІРК. 2138

Нацпарц. кніжка № 7201 Шульмана О. А. выд. МІРК. 2139

Сабовская паславічанская Полік Ю. А. выд. Заслаўскім РВК. 2140

Коліт публікацыі аб атубе аднаго даку- манту 50 кап.

Коліт публікацыі аб скасаванні шлюбу 3 руб.

ПАСПРАВАХ падпіскі
і аввестак

ЗВІНІЦЕ ПО ТЕЛФОНУ 7-81

Прайніца Сынтаханскага Садова-Агароднага Т-ва

Зубаўская сельсавета Ацинна-3000 РУБ. АРЭНДУ

Кідзінчыца прынціца удал у таргох унесце да пачатку таргоў задатк

у 300 руб.

Прайніца Сынтаханскага Садова-Агароднага Т-ва

Зубаўская сельсавета Ацинна-3000 РУБ. АРЭНДУ

Кідзінчыца прынціца удал у таргох унесце да пачатку таргоў задатк

у 300 руб.

Прайніца Сынтаханскага Садова-Агароднага Т-ва

Зубаўская сельсавета Ацинна-3000 РУБ. АРЭНДУ

Кідзінчыца прынціца удал у таргох унесце да пачатку таргоў задатк

у 300 руб.

Прайніца Сынтаханскага Садова-Агароднага Т-ва

Зубаўская сельсавета Ацинна-3000 РУБ. АРЭНДУ

Кідзінчыца прынціца удал у таргох унесце да пачатку таргоў задатк

у 300 руб.

Прайніца Сынтаханскага Садова-Агароднага Т-ва

Зубаўская сельсавета Ацинна-3000 РУБ. АРЭНДУ

Кідзінчыца прынціца удал у таргох унесце да пачатку таргоў задатк

у 300 руб.

Прайніца Сынтаханскага Садова-Агароднага Т-ва

Зубаўская сельсавета Ацинна-3000 РУБ. АРЭНДУ

Кідзінчыца прынціца удал у таргох унесце да пачатку таргоў задатк

у 300 руб.

Прайніца Сынтаханскага Садова-Агароднага Т-ва

Зубаўская сельсавета Ацинна-3000 РУБ. АРЭНДУ

Кідзінчыца прынціца удал у таргох унесце да пачатку таргоў задатк

у 300 руб.

Прайніца Сынтаханскага Садова-Агароднага Т-ва

Зубаўская сельсавета Ацинна-3000 РУБ. АРЭНДУ

Кідзінчыца прынціца удал у таргох унесце да пачатку таргоў задатк

у 300 руб.

Прайніца Сынтаханскага Садова-Агароднага Т-ва

Зубаўская сельсавета Ацинна-3000 РУБ. АРЭНДУ

Кідзінчыца прынціца удал у таргох унесце да пачатку таргоў задатк

у 300 руб.

Прайніца Сынтаханскага Садова-Агароднага Т-ва

Зубаўская сельсавета Ацинна-3000 РУБ. АРЭНДУ

Кідзінчыца прынціца удал у таргох унесце да пачатку таргоў задатк

у 300 руб.

Прайніца Сынтаханскага Садова-Агароднага Т-ва

Зубаўская сельсавета Ацинна-3000 РУБ. АРЭНДУ

Кідзінчыца прынціца удал у таргох унесце да пачатку таргоў задатк

у 300 руб.

Прайніца Сынтаханскага Садова-Агароднага Т-ва

Зубаўская сельсавета Ацинна-3000 РУБ. АРЭНДУ

Кідзінчыца прынціца удал у таргох унесце да пачатку таргоў задатк

у 300 руб.

Прайніца Сынтаханскага Садова-Агароднага Т-ва

Зубаўская сельсавета Ацинна-3000 РУБ. АРЭНДУ

Кідзінчыца прынціца удал у таргох унесце да пачатку таргоў задатк

у 300 руб.

Прайніца Сынтаханскага Садова-Агароднага Т-ва

Зубаўская сельсавета Ацинна-3000 РУБ. АРЭНДУ

Кідзінчыца прынціца удал у таргох унесце да пачатку таргоў задатк

у 300 руб.

Прайніца Сынтаханскага Садова-Агароднага Т-ва

Зубаўская сельсавета Ацинна-3000 РУБ. АРЭНДУ

Кідзінчыца прынціца удал у таргох унесце да пачатку таргоў задатк

у 300 руб.

Прайніца Сынтаханскага Садова-Агароднага Т-ва

Зубаўская сельсавета Ацинна-3000 РУБ. АРЭНДУ

Кідзінчыца прынціца удал у таргох унесце да пачатку таргоў задатк

у 300 руб.

Прайніца Сынтаханскага Садова-Агароднага Т-ва

Зубаўская сельсавета Ацинна-3000 РУБ. АРЭНДУ

Кідзінчыца прынціца удал у таргох унесце да пачатку таргоў задатк

у 300 руб.

Прайніца Сынтаханскага Садова-Агароднага Т-ва

Зубаўская сельсавета Ацинна-3000 РУБ. АРЭНДУ

Кідзінчыца прынціца удал у таргох унесце да пачатку таргоў задатк